

Комуністычная партыя (большэвікоў) Беларусі

# ЗВ'ЯЗДА

ОРГАН ЦК І МЕНСКАГА АБКОМА КП(б)Б

№ 248 (6224) 26 кастрычніка 1938 г., серада ЦЕНА 10 КЛП.

## СЛАВА ГЕРАЊНЯМ!

Трансібірскі экспрэс імчыцца па небезьбяжных прасторах савецкай зямлі, усе больш набліжаючыся да сэрца краіны — Масквы. Днём і ноччу, на доўгіх і змярканні, на вялікіх станцыях і поўстанках тысячы людзей збіраюцца на пераках, напружана ўглядваюцца ў даль. Гарачыя словы прытаняў, бора лікуючы, радасных выклікаў, поўных захаплення аваяўтасію пасустрэча экспрэсу. Тры маладыя жанчыны стаяць на падножжы вагона, усхвалявана адказваючы на прывітанні.

Савецкі народ сустракае сваіх мужных дзячоў, гераяўных лётчыц Валентіну Грыздулаву, Паліну Осіпенка і Марыну Раскову. Іх эваорт у Маскву стаў сапраўды трыумфальным шэсцем пераможаў. Іх шлях усмяяна вяткамі. Іх вагон поўны падарункамі, падарожнымі прадметамі. Лепшыя стаханавычы чыгуны, лепшыя машыны, спабарнічаючы за права весці поезд, у якім едуць гераяні. Рабочы-стаханавычы адзначаюць дзень прыезду лётчыц новымі славутымі спрадзімі, пераможаным вытворчым заданнем.

Народ любіць сваіх лётчыцаў, ён ганарыцца імі — славутымі сталінскімі сокаламі, багатырамі савецкай краіны, мужнымі патрыятамі, бязмежна любячымі сваю радзіму. Гераяні, адвага і бясстрашна экіпажа самалёта «Родина» выклікаюць у ўсіх працоўных эаконнае захапленне.

У часе свайго бяспрыкладнага пералёту, у часе вымушанага прабывання на працягу дзясці гадзін у балоністага тайзе адважнага тройка правіла найвялікшую вытрыманасць, халоднакрэўе і мужнасць — рысы, выхаваныя ў савецкіх людзях партыяй большэвікоў, вялікім правядаром народаў таварышам Сталіным.

Наша радзіма — краіна мужных і смелых людзей. Наша краіна — краіна героюў. У паветры, пад зямлёй, на заводзе, каласных палях, на вадзе і пад вадой — усюды ў нас творачыя чудаўныя справы, усюды доблесныя сыны і дачкі народа паказваюць узоры самааданасці і любі і радзімы.

Гераяні-лётчыцы палі сусветны рэкорд дальнасці бясспадачнага палёту, нахвільніцы палкаў любіба да радзімы, сагрэтыя сталінскімі клопатамі, з мыслямі аб Сталіне — найвялікшым чалавечым энюі, бацьку і другую лётчыцаў, яшчэ Грыздулава, Осіпенка і Раскова ў далёкі шлях. У гэтым дарогі для ўсіх працоўных імені ўвабодна ўся сіла, усё магутнасць сацыялістычнай краіны Экіпаж самалёта «Родина» блізка выканаў сталінскае заданне. Наш экіпаж не мог не выканаць задання Калі да перамогі кілача таварыш Сталін, перамога павінна быць забяспечана, «спадарожні паражэнне не маглі — нас вёў вялікі лётчыца» — у гэтых словах адважных лётчыц іра адлюстравана іх бязмежная любіба да вялікага Сталіна, іх шчырае ўпэўненасць у перамозе.

З іменем Сталіна ў сэрцы і на вуснах гераяўных байцў Хасана пад ураганым агнём самураў штурмавалі ўмацаваныя вышыні і заваявалі бліскую перамогу. З іменем Сталіна ў сэрцы мужны экіпаж лодака «Седов» ужо год перамагае найвялікшыя труднасці дрэйфу ў неадследных высокіх шпратох Арктыкі.

З іменем Сталіна ў сэрцы ляцела па Далёкі Усход гераяўная тройка лётчыц. З іменем Сталіна ў сэрцы ўзвёў савецкі народ, калі патрэбуецца, выступіць на абарону гораха любімай радзімы і разгроміць ворага.

Мужныя самаадданыя лётчыцы сваім бяспрыкладным подвёгам упасілі яшчэ адну старонку ў слаўны летапіс перамог савецкай авіяцыі. Іны яшчэ раз паказалі ўсю сілу, на што здольныя сваёй добрай, шчаслівай савецкай жанчыны.

Толькі ў краіне сацыялізма, дае савецкай жанчыне адкрыты ўсе дарогі да вышэйшай культуры, навукі і тэхнікі, магчымыя такія вялікія справы. Такіх жанчын не бывала і не магло быць у стары час. Такіх жанчын стварыў савецкі лад. Іх вышывала, выхавала большэвіцкая партыя.

Паны Гебельсы і іх падручныя ў лагера фашысцкіх каніаў крываць ад тым, што сацыялізм, ураўнаваўчы жанчын у правах з мужчынам, перааказвае ёй быць жонкай і маюрой. Гэта даўка хлусня асабліва камічна гучыць у вуснах фашысцкіх варвараў, якія давалі працоўную жанчыну Германія да становішча хатняй рабыні, паабавілі яе магчымамі правамі і вучыліца, асулілі тысячы жанчын на бяспрадоўе і годад. Дастанарджэнне ў Германія палае да года ў год.

Наша сацыялістычная краіна, дае жанчыне авалодаць тэхнічай ваджэння самалётаў і паравозаў, дае жанчыне займаючы прафесарскія кафедры і з гонарам носяць званне камандзіраў Чырвой Арміі, з'яўляюцца краінай самага шчаслівага ў свеце малярства.

Пісьмо экіпажа лодака «Седов» таварышам Сталіну і Молатаву.  
Экіпаж самалёта «Родина» 27 кастрычніка прыязджае ў Маскву.  
Інфармацыйнае паведамленне аб IV пленуме ЦК ЛКСМБ.  
ПЕРАДАВЫ АРТЫКУЛ «ПРАВДЫ»: Клопаты аб падарожным быту працоўных.  
ГОНАР І СЛАВА БЯСТРАШНЫМ ГЕРАЊНЯМ-ЛЕТЧЫЦАМ!  
М. В. Вадап'янаў. — Дачкі вялікага народа.  
І. Д. Паланін. — З перамогай, таварышы!  
А. К. Сераў. — Краіна мужнасці і гераяма.

Марына Раскова. — Дзясць дэб.  
Вера Пашэнная. — Уся краіна ганарыцца вамі.  
ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЕ:  
В. Кудрэў. — Забяспечыць глыбокае індывідуальнае вывучэнне гісторыі ВП(б).  
Г. Сіуцэня. — Райпартход Слуцкай партарганізацыі.  
І. Бабічаў. — Работа са спажывачымі.  
Выбары кіруючых і камасольскіх органаў: Слаба працавалі з маладымі камасольцамі.  
Менская абласная алімпіяда мастацкай самадзейнасці.  
Да 40-годдзя МХАТ: Н. П. Хмелёў. — Работа над вобразам.  
ЗА РЭБ'ЯЖОМ:  
Выступленні членаў англійскага парламента ў карысць збліжэння з СССР.  
Завая Альварэса дэль Вайо.  
Шанаваанне байцоў інтэрнацыянальных брыгад.  
Польскія фашысты гаспадарцаў у захвачаных раёнах Чэхаславакіі.  
Ваенныя дзеянні ў Кітаі.  
Англійскі друк аб становішчы ў Кітаі.

## ЗАЯВА АЛЬВАРЭСА ДЭЛЬ ВАЙО

БАРСЕЛОНА, 24 кастрычніка. (БЕЛТА). Міністр замежных спраў рэспубліканскай Іспаніі Альварэс дэль Вайо, які знаходзіцца зараз у Мадрыдзе, заявіў журналістам, што ніякія ўнутраныя труднасці, ніякія маневры з-за граніцы і ніякая правакацыя не могуць змяніць палітыкі Іспаніі. Урада і аслабіць супрацьўстаўленне рэспублікі Камітэт па неўпэўненасці, гаворыць Альварэс дэль Вайо, не змог назваць сабралца, каб абмеркаваць пытанне аб эвакуюцыі ішпанаўцаў з Іспаніі, таму Іспаніі ўрад прадрывіць адважковы акт і адкажаў замежных добраахвотнікаў з рэспубліканскай арміі.

## Шанаваанне байцоў інтэрнацыянальных брыгад

БАРСЕЛОНА, 24 кастрычніка. (БЕЛТА). Нацыянальны камітэт народнага фронту паставіў арганізаваць шанаваанне байцоў інтэрнацыянальных брыгад, у сувязі з іх эвакуюцыя з Іспаніі. Міністэрства нацыянальнай абароны прыняло рашэнне аб унагароджанні спецыяльнай медаллю ўсіх байцоў інтэрнацыянальных брыгад.  
Даларэ Баруры (Пасіянарыя) звярнулася да брыгоў інтэрнацыянальных брыгад з развітаным пісьмом: «Ухваліце ад нас не на сваёй волі, — гаворыцца ў прывітанні Пасіянарыя, — акружаныя любіба і ўдзячнасцю іспанскага народа, вы расказалі фойм аб гераяма нашых салдат і аб велічы напашага народа. Вы ўходзіце не назаўсёды. У пачатковай і абноўленай пасля перамогі Іспаніі мы будзем чакаць вас, каб разам адважывалі перамогу, дзеля якой вы, нашы браты, пралілі стокі крывы.  
З прывітаннем да байцоў інтэрнацыянальных брыгад звярнуўся таварыш камандзір і камісар рэспубліканскай арміі, якая змагаецца на р. Эбро, і гарадом галава Г. Мадрыда.

## ПОЛЬСКІЯ ФАШЫСТЫ ГАСПАДАРАЦЬ У ЗАХВАЧАНЫХ РАЁНАХ ЧЭХАСЛАВАКІІ

ВАРШАВА, 24 кастрычніка. (БЕЛТА). Польскія акупацыйныя ўлады Чэшскай (Чэхаславацкай) Сілезіі выдалі рад новых распараджэнняў, якія сведчаць аб паспешнай фашысцкай захопленых раёнаў. Так, напрыклад, алублікавана распараджэнне, якое перааказвае насельніцтва, што не толькі прыналежнасці да комуністычнай партыі, але нават «кантэкт з комуністамі» будзе праследвацца, як злчынства, роўнае дзяржаўнаму здрадству.  
Ваючыся антыпольскім выступленнем асоб, незадовольных польскім фашысцкім рэжымам, акупацыйныя ўлады лярэбавалі ад насельніцтва неадкладныя задчы асабістай зброі ўсіх відуў прад-



Пісьмо-апастанавы экіпажа участка сувязі № 2 тав. В. Е. Рабоўскі абслугоўвае ўчастак з вайскоўцамі.  
За час свайго 3-гадовага работ тав. Рабоўскі быў 6 раз прыранены. НА ЗЛІМНІ Тав. Рабоўскі накіроўваецца на ўчастак.

## МАСКВА, КРЭМЛЬ Таварышам СТАЛІНУ І МОЛАТАВУ

Дарагія Іосіф Вісарыявіч і Вячаслаў Міхайлавіч!  
Сёння апымалі Валту тэлеграму з прывітаннем Цэнтральнага Камітэта нашай любімай партыі.  
Дзень славіян нашага дрэйфа ператварыўся ў вялікае свята. Сэрцы нашы напоўніліся гордасцю за аказаны нам увагу і давер'е. Мы, 15 савецкіх партыёў нашай вялікай, любімай радзімы, выхаваныя комуністычнай партыяй, Вамі, любімы таварыш Сталін, ператворылі наш дрэйф ва ўзор большэвіцкай настойлівасці, выхаваныя вялікіх задач, якія стаяць перад намі.  
Ніякі цяжкасці, небяспечны, лішэнні нам не страшны. Чувны адносіны да нас партыі і ўрада і ўсяго вялікага народа надаюць нам шчырасць, пераможнасць.  
Прочім перадаць Цэнтральному Камітэту і ўраду нашу найвялікшую ўдзячнасць за клопаты, нашу ўпэўненасць у тым, што чырвоны сцяг нашай радзімы не дрогне ў нашых руках да пераможнага данча.  
Па даручэнню калектыва «Седова»,  
Бадзігін,  
Трафімаў.  
24 кастрычніка.

## ВАЕННЫЯ ДЗЕЯННІ Ў КІТАІ

Японскія войскі занялі кантон Ханькоу, 23 кастрычніка. (БЕЛТА). Газеты паведамляюць, што 22 кастрычніка японскія войскі занялі Кантон. Кітаіскія войскі зруйнавалі найбольш важныя ваенныя аб'екты ў горадзе, адступілі ў заходнім і паўночна-заходнім напрамку.

## У ЦЭНТРАЛЬНЫМ КІТАІ

Баі за Ухань уступілі ў новую фазу. Захват Кантона і прасоўванне японцаў да Ханькоу на флангах можа пагаршыць становішча ўмацаванага раёна Уханя.  
Тэмпы японскага наступлення на асобных напрамках, у аслабіўшыся па раіц Інчэнь, моцна ўзраслі. 23 кастрычніка японскія кананеры прайшлі паязвы горад Учан (у 55 кілометрах ад Ханькоу). 24 кастрычніка готыя кананеры, пераможны ўпартае супрацьўстаўленне кітаіскіх воіск, прасунуліся яшчэ на 24 кілометры ўверх па Янцэ. Такім чынам японскія кананеры зва-

## ЭКІПАЖ САМАЛЁТА „РОДИНА” 27 кастрычніка прыязджае ў Маскву

КРАСНАЯРСК, 24 кастрычніка. (БЕЛТА). Было яшчэ зусім цёмна, калі працоўныя Краснаярска сабраліся сёння на вакзале ў чаканні халюючай сустрэчы з гераяні-лётчыцамі. Гонар весці поезд вышаў малымістэрскі аэрапорт тав. Сельверстава. Ен прывёў поезд у Краснаярск раней раскілаў.  
Вос з апошняга вагона паказаліся ўсім вядомыя лётчыцы, адважныя дачкі вялікага савецкага народа. Т. Грыздулава, Осіпенка і Раскова накіроўнаюцца да трыбуны. Гучнае «ура» суправаджае іх. Старшыня кравікавамога тав. Чэрвоў вітае гераяўны экіпаж «Родины» ад імя працоўных Краснаярска края.  
ОМСК, 25 кастрычніка. (БЕЛТА). Гераяўны лётчыцы таварышы Грыздулава, Осіпенка і Раскова прыводць у Маскву 27 кастрычніка.  
Разам з лётчыцамі прыязджаюць:

## БАРЫСАўСКАЯ ГАРАДСКАЯ ПАРТЫЙНАЯ КАНФЕРЭНЦЫЯ

БАРЫСАЎ, 24 кастрычніка закончыла сваю работу першая гарадская партыйная канферэнцыя. На канферэнцыі прысутнічала 175 дэлегатаў з правам рашучага голасу і 60 — з лядарчым.  
Канферэнцыя аслушала даклад сакратара оргбюро тав. Левіна аб становішчы партыйна-гаспадарчай работы ў горадзе і задачах партарганізацыі. Дэлегаты па-длаваму крытыкавалі пелухпы ў рабоце гарадской партарганізацыі. У спрэчках выступіла 17 чалавек. Канферэнцыя выбрала гарадскі камітэт КП(б)Б. Тайнам галасаваннем у склад гаркома КП(б)Б увабрали 27 членаў і 7 кандыдатаў і рэзійна камісія ў складзе 5 чалавек.  
25 кастрычніка адбыўся арганізацыйны пленум новаўтворанага гаркома партыі. Пленум выбраў першым сакратаром гаркома тав. Левіна Н. Г. Другім сакратаром выбран тав. Козьмін.

## Закончылася менская абласная алімпіяда мастацкай самадзейнасці

Учора, пачынаючы з 8 гадзін вечара, адбыўся заключны праглад выступленняў калектываў мастацкай самадзейнасці прадрываў і ўстаноў г. Менска. Перад журы алімпіады і гледачамі выступілі харавыя, музыканцкія і танцавальныя калектывы завода імя Варашылава, клуба металістаў, фабрыкі «Кастрычнік», клуба будаўнікоў і інш.  
Вялікае ўражанне зрабіла выступленне 14-гадовай салістка джаз-аркестра фабрыкі «Кастрычнік» Люсі Бланштэйн. «Казачую песню» (музыка Паркраса) Ляўка выканала з выключнай выразнасцю і майстэрствам.  
Праглад выступленняў менскіх калектываў працягваецца да 2 гадзін ночы.

## АНГЛІЙСКІ ДРУК АБ СТАНОВІШЧЫ Ў КІТАІ

ЛОНДАН, 24 кастрычніка. (БЕЛТА). Газета «Дэйлі уоркер» у пераломны артыкуле піша, што японскае ўварванне ў Паўднёвы Кітай з'яўляецца прымам вынікам палітыкі Чэмберлена адмаўлення абараніць Чэхаславакію. На працягу некалькіх месяцаў, прадаўжае газета, японскія мілітарысты хісталіся і раздумвалі, ці пачаць ім наступленне на поўдні. Іх стрымлівала небеспэка процідзеяння з боку Англіі. Цяпер жа яны, перакананыя, відавочна, у адваротным, уварваліся ў Паўднёвы Кітай.  
Газета піша, што кітаіскі народ сустрачае новыя труднасці з імяннай харабасцю і гераямам, і ўся напшы згуртуецца яшчэ мацней у барацьбе супраць Японіі. Газета заклікае англійскі народ падтрымліваць Кітай і шырока праводзіць байкот усіх японскіх тавараў.

# ПАРТЫЙНАЕ ЖЫЦЦЁ

## ЗАБЯСПЕЧЫЦЬ ГЛЫБОКАЕ ІНДЫВІДУАЛЬНАЕ Вывучэнне гісторыі ВКП(б)

Гэтымі днямі Гомельскі абласны камітэт партыі правёў нараду сакратараў РК КП(б)Б па пытанню вывучэння гісторыі партыі. На нарадзе вывіла-ся, што некаторыя райкомы партыі за-мет таго, каб скацінуць пачаць с'язу ўвагу на якасці прапагандыскай ра-боты, падрыхтоўкі прапагандыстаў, усе намаганні накіравалі на спойны ахоп гурткамі ўсіх камуністаў, ком-самольцаў і спачувальчыц.

Сакратар Чачэрскага РК КП(б)Б тав. Гамбург з прэзідэнтам чалавека, які пра-рабіў вялікую работу, пасляшчы а-зычы, што ўсе 178 камуністаў (неза-лежна ад іх палітычнага ўзросту, пісьменнасці) павалюна ахоплены гурткамі па вывучэнню гісторыі ВКП(б). Апрача таго, дадала тав. Гам-бург, арганізаваны 6 школ для ком-самольцаў, у якіх ўдзельнічаюць 320 слухачоў. У кожнай такой школе павіна адначасова займацца па 50-60 чал. Калі-ж паўстада пытанне аб яка-сці вучобы, аб прапагандыскай кар-рах і аб іх падрыхтоўцы, то тав. Гам-бург павінен быў прызначыць, што ў гэтых адносінах зроблена вельмі мала.

Такая-ж пагоня за ўсёабшчым і абавязковым ахопам гурткамі мае месца і па Будаваншальскаму, Лоу-скаму і іншым РК КП(б)Б. Па з'яве сакратара Будаваншальскага райкома партыі тав. Бандронкі, толькі для нестайнікаў раба арганізавана ўжо 13 гуртоў па вывучэнню гісторыі ВКП(б). На Веткаўскаму раёну 16 гурткамі ахо-пена больш 200 настаўнікаў.

Аднак, гаворачы аб рашчэржэнні сеткі гуртоў і павелічэнні ахопу, некато-ры сакратары РК не змаглі сказаць, што працэнтна зроблена, каб забяспе-чыць кожнаму партыйнаму і непарты-янаму большэвіку індывідуальнае вы-вучэнне гераічнай гісторыі партыі Леніна-Сталіна. Не ўсюды яшчэ па-дабраны шэрыты, падрыхтаваныя

прапагандысты, не арганізаваны яшчэ адпавядаючы ўсім патрабаванням высокакачэснай вучобы мануальны, нічога пакуль не зроблена па аргані-зацы лекцыі па асобных тэмах гісто-рыі ВКП(б).

Нарада паказала, што яшчэ не ўсе райкомы аразумелі, што гурты не б'юць галоўная форма прапаганды марксіза-ленінізма.

«Упор павінен быць зроблен іменна на індывідуальную работу над кнігай, падручнікам, першакрыніцай марксіза-ленінізма.

Курсе гісторыі ВКП(б) з'яўляецца ад-ною з такіх асноўных кніг («Правда»). Многія тысячы партыйных і непер-тыйных большэвікоў прыступілі індыві-дуальна да глыбокага вывучэння Кароткага курса гісторыі ВКП(б) Вы-ключна валакае жаданне камуністаў вы-вучыць гісторыю партыі Леніна-Ста-ліна, авалодаць марксіска-ленініскай тэорыяй Дастаткова прышоў такі факт Калі стала вядома, што наступіла ў продаж кніга «Кароткі курс гісторыі ВКП(б)», ля магазінаў КОПЗА з 6-7 гадзін раныцы пачалі стварацца чарг-ядлаючых кутчэй набыць гату вылат-ную кнігу.

Партыйныя кадры жадаюць сама-авалодаць марксіска-ленініскай Пар-тыйнай кіраўніц абавязаны аказаць ім практычную дапамогу ў арганізацыі лекцыі па асобных тэмах гісторыі партыі, у валадаванні кансультацый Партыйнабы павіны перацярэчы ў сапраўдныя цэнтры партыйнай прапа-ганды.

Задача партыйных арганізацый Го-мельскай вобласці—лічыцца «чело-ху» ў арганізацыі вучобы дапамага-ючы камуністам індывідуальна ўзіцца за вывучэнне Кароткага курса гісто-рыі ВКП(б) за авалодадзена тэорыяй Маркса-Энгельса-Леніна-Сталіна.

## ВЫБАРЫ КІРУЮЧЫХ КОМСАМОЛЬСКИХ ОРГАНАУ

### СЛАБА ПРАЦАВАЛІ З МАЛАДЫМІ КОМСАМОЛЬЦАМІ

ОРША, 23 кастрычніка. З вялікай ак-тыўнасцю прапайшо справядліва-вы-барчы сход комсамольскай арганіза-цыі мясакамбіната. Большасць ком-самольцаў з'явілася залюды да пачатку схода, комсамолькі-машэры прышлі з дзеньмі — для іх быў абсталяван дэ-дзячы пакой. З 122 комсамольцаў на сходзе прысутнічала 114. Астатнія не з'явіліся па ўважлівых прычынах.

За справядлівы пераход арганіза-цыі камбіната колькасца значна вы-расла — прынята 95 чалавек. Многія з нядаўна прынятых у комсомол ма-ладых рабочых з'яўляюцца перадавікам на вытворчасці. Тт. Церншыёў, Вя-ліцкая, Баркоўскі выконваюць свае нормы па 140-150 процантаў. Некаль-кі палешчылася абаронная работа, 8 комсамольцаў без адрыву ад вытвор-чэсці аўдалалі дэтная справы, многія здалі нормы па абаронны значкі. Але комсамольскі камітэт не справіўся са сваёй асноўнай задачай — больш-вэлікім выхаваннем комсамольцаў і мо-ладзі.

40 процантаў комсамольцаў нідзе не вучыліся Якасць прапаганды — ні-зкая, асобныя прапагандысты часта прыходзілі на заняткі непідрыхта-ванымі Аб гэтым гаварылі комсамоль-цы ў сваіх выступленнях па справа-дліва сакратара камітэта ЛІСМБ тав. Шаўры Нялаўна прыняты ў ком-сомол тав. Ліпнін сказаў: «Я нялаўна ўступіў у комсомол. Пасля гэтага я стаў значна лепш працаваць, перавы-конваю нормы. Але комсамольскі камі-тэт не пікавіўся, як я працую, як вучу-ся. Для комсамольцаў навічкоў опе-рыяльнай вучобы не арганізавана. За два месяцы я толькі адзін раз пабы-ваў на палітзанятках».

Комсамольскі сход прызнаў работу камітэта недавальняючай.

### РАБОТА СА СПАЧУВАЮЧЫМІ

Партарганізацыя часта разгарнула вялікую палітыка-выхаваўчую работу сярод спачувальчыц. Дае ім партый-ныя заданні, правірае іх выкананне. Спачувальчы тав. Пальчыцаў пра-вядуць з чырванарымейкамі паліт-заняткі, чытку газет і мастацкай лі-таратуры. Спачувальчы тав. Сысоў лі-бра арганізаваў палітвучобу сярод жо-нак камандзіра і палітычнага састава.

Усе значуваючыя навуляюць адкры-ты партыйныя сходы і прымаюць у іх рабоче актыўны ўдзел. Аб расце спачувальчыц у палітычных і дзелавых адносінах сведчыць і тое, што многія таварышч (тт. Казлоўскі, Пальчыцаў і інш.) вылучаны па адзначэнні партыі.

Для спачувальчыц створаны гурты, у якіх яны глыбока вывучаюць пра-граму і статут ВКП(б) і знаёмяцца з палітычным падзеямі ў нашай краіне і за мяжой.

Партарганізацыя, праводзячы вы-хавальную работу сярод спачувальчыц, уцвярджаю іх у актыўнае грамадскае жыццё, рыхтуе для сябе выдатны рэ-зерв для палітвучыня ралоў ВКП(б).

І. БАБІЧЭУ.

### Экскурсія парторгаў

МАЗЫР, 23 кастрычніка. 15 партор-гаў вобласці, пасляхова скончыўшы нялаўна месячны абласны курс парторгаў былі накіраваны аб'ектам партыі на экскурсію ў Маскву. За 5 дзён прабывання ў Маскве парторгі наведвалі музей Леніна, музей Рэвалю-цыі павіталі на канале Масква — Волга, наведлі тэатры.

### Знатны камбайнер тав. В. Ф. Гараўцоў прынят у кандыдаты партыі

На адкрытым партыйным сходзе прывічай партарганізацыі Жлобінскай МТС аднагалосна прынят у кандыда-ты партыі знатны камбайнер Жлобін-скай МТС комсомолец тав. В. Ф. Га-раўцоў.

За першую паловіну кастрычніка Гомельскі гарком КП(б)Б прыняў у ра-

Таварыш пагоня за ўсёабшчым і абавязковым ахопам гурткамі мае месца і па Будаваншальскаму, Лоу-скаму і іншым РК КП(б)Б. Па з'яве сакратара Будаваншальскага райкома партыі тав. Бандронкі, толькі для нестайнікаў раба арганізавана ўжо 13 гуртоў па вывучэнню гісторыі ВКП(б). На Веткаўскаму раёну 16 гурткамі ахо-пена больш 200 настаўнікаў.

Аднак, гаворачы аб рашчэржэнні сеткі гуртоў і павелічэнні ахопу, некато-ры сакратары РК не змаглі сказаць, што працэнтна зроблена, каб забяспе-чыць кожнаму партыйнаму і непарты-янаму большэвіку індывідуальнае вы-вучэнне гераічнай гісторыі партыі Леніна-Сталіна. Не ўсюды яшчэ па-дабраны шэрыты, падрыхтаваныя

### РАЙПАРТСХОД СЛУЦКАЙ ПАРТАРГАНІЗАЦЫІ

Днямі адбыўся раённы партыйны сход Слуцкай партарганізацыі. Сход абмеркаваў рашэнні кастрычніскага пленума ЦК КП(б)Б.

Даклад аб выніках III пленума ЦК КП(б)Б зрабіў сакратар райкома партыі тав. Параванна. Выступалішы ў справках камуністы адзначалі, што партарганізацыя недавальняюча вы-конвае рашэнні студзёнскага Плену-ма ЦК ВКП(б), слаба разгортвае ра-боту па прыёму новых членаў у ВКП(б).

Асобныя партыйныя партарганіза-цыі ўсім не займаліся пытаннем росту партыі. Так, напрыклад, прывічнай партарганізацыі Леопольскага, электра-станцыі, урэйска тэрытарыяльнай і ін-шых да гэтага часу не прынялі ў партыі ні аднаго чалавека.

За 9 месяцаў у раённай арганізацыі прынята ў кандыдаты партыі 50 чала-век і ў члены 20. З часу аднаўлення прыёму ў партыю прынята толькі 14 калгаснікаў. Гэта сведчыць аб слабай партыйна-масавай выхавальнай рабоце

дз партыі кандыдатамі лепшых ком-самольцаў — стаханавцаў камбіната «Возульві» тт. Турэўскага, Батуўкіна, Беландзі і М. Каганя.

З камбіната імя Жэна прыняты кан-дидаты партыі брыгадзір м'яблевай фабрыкі тав. Бандронка, тэхіраўнік лесазеха тав. Фамін, брыгадзір па бе-рагавых работах тав. Ф. Грамыка.

### Клопаты аб палешчанні быту працоўных

Зіма не за гарамі. У Заходняй Сібі-ры, на Урале выпаў снег, у цэнтраль-ных раёнах краіны наступіла рэзкае пахалданне. Але як гэта ні дзіўна, набліжэнне зімы, наступленне халоду з'явілася для некаторых арганізацый, і ў першую чаргу для многіх гарад-скіх саветаў, нечаканасцю, інакш цяж-ка растлумачыць, чаму ў некаторых гарадах не забяспечаны ішчэ поўнась-ню палівам жылыя дамы, бытавыя ўстаноўкі — школы, больніцы, кіраўні-кі, напрыклад, Менскага гарсовета, з вялікім спагненнем успомінілі аб дра-вах для насельніцтва, толькі зараз за-няліся завозам у сталіцу Беларусі драў, да рэчы гаворачы, вельмі шыр-ка і нізкай якасці. Яшчэ ў жніўні жы-хары Менска ўнеслі менскаму Гартопу грошы за дравы. Аднак да гэтага ча-су, як аб гэтым паведамляюць у «Прав-ду» менскія іе чытачы, значная част-ка працоўных горада Менска паліва не атрымала. Хто даў праца менскаму Гартопу ашукваць праваўніц? Чаму кіраўнікі Менскага гарадскага савета Менск: гарком партыі працягваюць та-кую непрыёмную абмякавасць па патрэ-бах працоўных?

Аналітычнае становішча з палівам першыя жыхары Казані. Характэрна, што мясцовы Гартоп нават не ведае, колькі ўласна жагучы, драў траба за-везці каб задаволіць патрэбнасці гора-да. У Казані да гэтага часу не закон-чаны капітальны і бягучы рамонт жы-лых дамоў: раённы саветы, выдзелі-шы сродкі на рамонт, палічылі на гэ-тым свае абавязкі скончанымі, замест таго, каб настайліва, па-большэвіку дабывацца скарэстайна поўнацю і па

назначэнню ўсіх алпшчаных на ра-монт сродкаў. Хіба можна пасля гэта-га лічыць, што Казанскі гаровет і раённы саветы сталіцы Татарыі вы-конваюць свае абавязальствы перад выбарчыкамі?

Партыя і саветы ўрад алпшчваюць велізарныя сродкі на жыллёнае і быта-вое будаўніцтва. На апап асвятленне і іншае камунальнае абслугоўванне Прамоце значыства перад партыяй, по-рад урадам, перад народам робіць той дзяржаўны або грамадскі работнік які не скарэстывае ўсе, да апошняй ка-пейкі, асцяганьня сродкі па назначэн-ню — для бесперапыннага палешчан-ня быта працоўных. Незабяспечанасць палівам жылых дамоў, больніц, школ, дзіцячых ясляў і садоў, устаноў у Менску, Казані і ў іншых гарадах і рабочых пасёлках сведчыць лішчэ раз аб тым, што і ў нашым дзяржаўным апарате, і сярод кіраўнікоў партыйных арганізацый, і сярод прафесійных р-ботнікаў ёсць яшчэ людзі, якія адно-сіцца раўнадушна, абмякыва да надзе-ных патрэб працоўных. З гэтым траба пакончыць і кутчэй.

Велізарную адказнасць за падрых-тоўку жылых дамоў і розных бытавых устаноў да зімы — своечасова іх ра-монт, саб'яжэнне палівам і т. д. — на-сць прафесійныя арганізацыі. VII плен-ум ВІСПС абавязваў усіх прафбудо-вікаў дабываць ўсімі мерамі ўста-нава неперадкая, якія ўплываюць на абслугоўванне працоўных. Калі-б проф-саветы паўвяселена праверылі парых-тоўку жылых дамоў, інтэрнатуа, школ дзіцячых устаноў да зімы, гэта несум-ненна палешчыла-б культура-бытавое

абслугоўванне працоўных. Адпаведны эффект атрымаецца, вядома, толькі пры ўмове, калі прафесійныя арганіза-цыі не абмякнучыя складаным акт-у і рэвалюцыя, а будучы настайліва валадзіць пачатую справу па канца. На жаль, гэтай настайлівасці, напорыстас-ці ў многіх прафсаюзных работнікаў ішчэ няма. халі справа ідзе аб выка-нанні важнейшай, першаступеннай за-дачы прафесійнальных саюзаў — аб барацьбе за задаволенне і далейшае палешчанне матэрыяльна-бытавых умоў жыцця працоўных.

У Тагароў, у горадзе, дзе жыве амаль 180 тысяч насельніцтва, ёсць толькі адна добрая лавія Шэць год будуюцца тут баня-палыны камбанат, але да гэтага часу ён не гатуў. Чаму маўчаць прафесійныя арганізацыі Тагарога, чаму ішчэ так мала апакоіч-той факт, што працоўным горада, асаб-ліва ў зімовы час, няма дзе памыцца?

У Свердловскаму арудзавушч у свой час сконлілі развалілі грамадскае хар-чаванне. Некалькі дзсяткаў найбольш упарадкаваных сталовых былі, не гля-дзячы на пратэсты спажываўцоў, за-крыты. У пасёлку Верхне-Ісецкага зава-да, дзе працуе некалькі тысяч чалавек, ра-ботаму, служачаму няма дзе пааб-дэцца. Некалькі месяцаў вядуцца пера-гаворы аб арганізацыі сталовай адна-к да гэтага часу нічога не зроблена Свердловскаму гарадскі савет, трэст гра-мадскага харчавання, як вядома не ад-чуваюць нажыма прафсаюзных аргані-зацый Калі-б гэты важны быт, няма оумненія, сталовай для рабочых «су-лужачых Верхне-Ісецкага завада ўжо даўно была-б адкрыта.

Вядома, далёка не ўсе прафесіяналь-ныя арганізацыі так нерашучы ў ба-рацьбе за далейшае палешчанне быта-вых патрэб рабочых, як аўтам Берхне-Ісецкага завада. Ёсць нямала ўзораў напорыстасці прафесіянальных аргані-зацый Воев, напрыклад заводскі камі-тэт Нова-Тулскага металургічнага за-вада іменна дзякуючы сваёй настайлі-васці дабіўся ў ішчэрашнім годзе прак-ладзі трамвайнай лініі ад Тулы да завадскага пасёлка, палешчання жыл-лёвых умоў многіх рабочых і т. д.

VII пленум ВІСПС патрэбаваў пры-няцці строгіх і рашучых мер супроць такіх работнікаў якія не выконваюць сваіх прамых абавязкаў у адносінах членаў прафесіянальных саюзаў, якія бяскалатна бюракратычна адносяцца да задаволення бытавых патрэб пра-цоўных. Неабходна знімаць з пастой-такіх работнікаў і замест іх выбіраць людзей, адольных большэвіцкімі клоп-атамі аб патрэбах працоўных апраўд-лавер'е мас Палрыхтоўка да зімы з'яў-ляюцца для многіх прафбудоўнікаў сур'ёзнай праверкай іх умняня праца-ваць так, як патрэба партыі, як вучы-ць нас гаварыць Сталін.

Зіма набліжаецца. Кожны гарадскі савет павінен стэрэжна праверыць, на-сць самага рознага ўчасткі гаспа-дарскіх установаў і быта, заклікаючы абслугоўвальчы працоўных, падрыхтава-ны да зімы. За голы сталісцкіх пці-голак значна расшырыўся ўнутрыга-радскі транспарт. Не толькі трамвай, але і аўтобусы, таксі павіліся і з'я-вілі вялікае месца ва Унутрыгараль-скім транспарце. Бясспрэчна, трамвай-ных вагонаў, аўтобусаў, легкавых аў-тамабільных усе яшчэ недастаткова, каб задаволіць патрэбнасць старых і жо-вых гаралоў нашай радзімы. Аднак нармальнае эксплуатацыя наяўнага га-радскага транспарта — своечасова ра-монт, сур'ёзна падрыхтоўка кадраў

важатых і валідзелью, расследванне прычынаў і прычыненне да адказнасці віноўнікаў кожнай аварыі. — усё гэта дазволіла-б значна лепш чым зараз, аблугоўваць насельніцтва. Вядома, што асабліва дрэнна працуе гарадскі транспарт ва многіх гарадах зімой, што выклікае справядлівыя наракан-ні працоўных Ці. Улічылі гэта гарад-скія саветы, гаспадары гарадскага транспарта, ці зрабілі яны ўсё, каб у вальдохважучую зіму трамвай, аўтобусы, такоі працавалі бесперабойна?

Жыллія грамадскае харчаванне, дзі-цячы саэд, яслі, лавіі, пралыня, гарад-скі транспарт і т. д. — усё гэта «д-робізі» якія займаюць, аднак, вялікае месца ў жыцці працоўных. Быт скла-дваецца з гэтых «дробязей». Воев чаму дробязі гэтыя павінны глыбока шка-ваць усё саветы, партыйныя і прафе-сіянальныя арганізацыі, ім траба ня-спынальна займацца. У нашым грамад-стве, дзе інтарэсы чалавека стаць вы-шэй за ўсё, дзе чалавек з'яўляецца самым каштоўным капіталам, бюра-капартардлівыя адносіны да дробязей бы-та неадпаведны і неадпрымны. Толь-кі людзі, якія канчаткова адарваліся ад мас ці сваямо ігнарыруюць інтар-эсы мас, а стала быць, нічога агуль-нага з сацыялізмам не маюць, — толькі такія людзі могуць гаворачы аб д-робязях быта, фіркаць: гэта, моў, д-робязі, а мн, моў, створаны для іншых маштабаў.

Палітычны дзеч краіны сацыялі-зма, дзеч леныска-сталінскага тыпу разуеме, што няма больш ганаровай задачы для рэвалюцыянера, для парты-яйнага і непартыйнага большэвіка, чым настайны клопаты аб патрэбах працоўных, аб «дробязях», якімі кра-сна жыццё, яркае жыццё саветскага ча-лавека.

Ударна працуем і весела адпачываем

Наш калгас «Зара», Заслаўскага ра-ёна, раскінуўся на самай прыняцы з фашыскай Польшчай. Мы жывем за-можна і радасна. Да сённяшняга да-калада ўжо справіўся з важнейшымі гаспадарча-палітычнымі кампаніямі, закончыў сельгаспадарчы год. Кал-гаснікі дабіліся выдатных вынікаў сваёй работы — кожны з іх забяспечан і збожжам, і прашчыма, і ўсім неабход-ным, каб жыць у дастатку.

Ударна працуючы на калгасных па-лях, мы адначасова ўсёам культурна арганізуюць і свой адпачынак. У кал-гасе ў вялікай пашане знаходзіць мастацкая самадзейнасць. Адным з гуртоў мастацкай самадзейнасці з'яў-ляецца калгасны хор, арганізаваны настаўніцкай тав. Галамаленца, у хоры ўдзельнічае 26 чалавек, сярод якіх не толькі моладзь, але і пашчыны калгас-нікі. Пасля работы мы з вялікай ах-вотай рыхтуем новыя пеоны, авалода-ваем песенным мастацтвам.

Сярод нашых калгаснікаў вытўля-юцца звольныя аматэры розных галіў мастацкай самадзейнасці.

А. БУЛДА, Т. ВУЗЫНЦ, П. ДЗЕСЯТНІС, С. СОНАЛ.

### РАЗВІВАЕМ СВАЕ ЗДОЛЬНАСЦІ

Вясной гэтага года з членаў швей-най арпелі «Молнітар» і калгаснікаў м. Пухавічы арганізавалі харавы гур-ток. У гурток заіснаваў 17 чалавек. Членамі гуртка з'яўляюцца лепшыя стаханавцы і ударнікі арпелі і калгас-на, якія сістэматычна перавыконваюць вытворчыя нормы. Пасля сканчэння дзённай работы мы абіраем у сваім клубе на заняткі. Харавы гурток вель-мі зацікаваў удзельнікаў, сярод якіх выявілася некалькі чалавек з надпра-нымі задаткамі спевачоў.

Калгаснік тав. Аўсёнік майстэрска выконвае песні — «Партыяны Жале-няк», «Рэзе та стогне Дзіпр шырокі» і іншыя. Удзельнікі хора тт. Езупіч, Дуброўскі, Аўсёнік, Ерашэвіч асобна развучылі «Думу аб Сталіне», «Вар-шавіўскаму паходню», «Ванік». Усёеь кае калектыў выконвае некалькі дзсят-каў народных песень і песень класі-чных і саветскіх кампазітараў.

За гэты год хор зрабіў 30 выездаў у калгасны і ўсюды сустракаў вельмі цёплы прыём.

П. ДУБРОЎСКІ.

# МЕНСКАЯ АБЛАСНАЯ АЛІМПІЯДА МАСТАЦКАЙ САМАДЗЕЙНАСЦІ



НА ПЕРШАЙ МЕНСКАЙ АБЛАСНОЙ АЛІМПІЯДЗЕ САМАДЗЕЙНАГА МАСТАЦТВА. НА ЗДЫМКУ: танец «Крыжачок» у выш-лашчй работача калектыва барыскаўскай запалкавай фабрыкі імя Кірова.

## Вясёлыя песні спявае краіна

24 і 25 кастрычніка прадаўжаўся прагляд творчых дасягненняў калек-тываў мастацкай самадзейнасці Менскай вобласці.

Усе ўдзельнікі алімпіяды на сваіх месцах.

Кааферанс'е аб'яшчае:

— Наступнай выступіць калгасніца Любанскага раёна тав. Філіта.

Перапоўненая зала заціка. Маладая калгасніца, стаячы за кулісамі, на хвіліну змірае ад страху і хваляван-ня. Ёй ніколі не прыходзілася высту-паць перад такой шматлікай аўдыто-рыяй. Але гэта толькі на хвіліну, на адзін момант. Яна ведае, што хваля-ванца ў час выканання негды, ды і чаго-ж хваляванца? Вясёлая, жышчэ-радавая, яна выходзіць на сцэну і з шырокім пачуццём выконвае «Волж-ские навалы» і аўрыюскае народ-ную песню «Действител» Зала дрыжыць ад адпаломентаў і крыкаў «біс». Тав. Філіта бяскапа шчаслівай пакладзе сцену. Сёння яна атрымала наступную перамогу і на гэты раз не на калгас-ным полі, а на сцэне, у мастацтва-вым, якое яна любіць, як жыццё, як сваю родную вёску, як свой калгас. Яна атрымала новую зарплату для ўдарнай работы ў калгасе.

Аднак не ўсеякі, хто выступае, хва-лююцца. Большасць выканаўцаў адчу-вае себе вольна і проста.

На сцэне з гітараю ў руках з'яў-ляецца Надзея Якаўлеўна Наследнін (хатняя гаспадыня, Грэскі раён). Шчыра і проста з вялікім пачуццём выконвае яна лірычную песню «Бродя-га» з кіно-фільма «Последний табора» і «Лихорадку» Даргамыскага. Пры-емная мямжасць голасу, пошпыня вы-наання пакараюць прысутных.

— Яна, безумоўна, будзе залічана кандыдатам на ўсебеларускую алімпіа-ду, — шэптаю гаворыць маладая зая-чына свайму суседу З іею адгладжана і сусед і ўсе, хто чуў гэта яўна «спрадагнае» ў журы раённым.

Вялікую праграму вышпленяюць рознастайных жанраў — харавыя спе-сы, музычныя нумары, партэрная ак-тыўнасць, балет, вальсыныя выступы-ліны, мастацкае чытанне і інш прад-ставіў Барысаўскі раён.

Удзельніца мастацкай самадзейнасці гэтага раёна 16-гадовая Гена Чартов

прадэманстравала свае выключныя валь-сальныя здольнасці. Яе выкананне «Песенкі Джоні» з кінофільма «Остров сокровищ», лірычная песня з кінофіль-ма «Скакатию частая» і песні «Орден Красного Знамени» ўсхвалявала і прыемна адзіліва ўсю залу.

Рэдкая адаронасць Гена патрабуе та-го, каб над ёй быў устаноўлены па-стаіныя кантроль спецыялістаў ва-кальнага мастацтва.

Валетная пара клуба Промкаапер-цыі (Барысаў) — Фрыдман і Розен-блум з сапраўдным мастацкім густам, тэхнічна дасканала выканала венгер-скі танец.

Гімнасты гэтага-ж клуба тт. Саховіч, Гаўрыльчык, Мяшкоў і Сахар прад-эманстравалі прыгожасць і гібкасць цела, моў сваіх мускулаў і тэхніку партэрнай акрабатыкі.

Танцавальны калектыў клуба імя Максіма Горькага ўдала выканаў рускі народны танец «Матрошка».

Харавы калектыў бігломскага До-ма сакультуры, не глядзячы на тое, што за ўвесь час яго існавання яму нікім не амававалася кваліфікаваная дапамога, паказаў добрую спетасць, умняне валодаць тэхнікай харавой песні. Асабліва добра былі выкананы гэтым калектывам частункі і ўсім вядо-май песня «Выйвіце здаровы» (му-зыка Любаня).

25 кастрычніка амаль увесь дзень быў прысвечан прагляду самадзейных калектываў і асобных выканаўцаў Менскага раёна і г. Менска.

Харавы калектыў калгаса «Спартак» Крупчэскага сельсавета, выканаў рад-песень і частунак Калгас «Усход», Ка-ратычанскага сельсавета паказаў свой струнны аркестр Вёска Лопыца. Но-вадворскага сельсавета, была прадстаў-лена шікавым струнным гуртком у саста-ве чатырох спеяў і аднаго брата Рэзюжкі.

Калгаснік калгаса «Зара рэвалюцыі», Барыскага сельсавета, тав. Зубовіч яшчэ ў часе імперыялістычнай вайны ў 1916 годзе, сядзячы ў акапах, змай-страваў самаробную металічную дуд-ку, 22 гады ён захоўвае яе. На алімпі-ядзе ён паказаў сваё майстэрства, добра выканаўшы беларускі народныя песні «Васіль» і «Дзяўчына», украін-скую плясавую «Казачок» і інш.

На алімпіядзе шырока была прад-стаўлена мастацкая самадзейнасць студэнтаў менскіх ВНУ. Хор Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта (у са-ставе 80 чалавек), пад кіраўніцтвам тав. Бальшэвіца выканаў «Песню о Сталіне», музыка Аляксандрава і «Нас не троякі» — музыка Мілюціна.

Апошні дзень алімпіяды быў адна-чальна ішчэ адным выдатным саблем вышпленнем. Студэнтка юрыдычнага інстытута тав. Ціханова выканала пе-сенку Апоцкі з кінофільма «Веселые ребята» і украінскую песню «Віют вітры». Яе выдатную лірыка-валар-турнаму сапрама маглі-б пазавідрас-ціць многія прафесіянальныя актрысы.

З усіх жараў на алімпіядзе най-больш шырока прадстаўлены харавыя і танцавальныя калектывы.

Трохдзённы прагляд мастацкай сама-дзейнасці Менскай вобласці паказаў безумоўны рост самадзейнага маста-цтва калгаснікаў, рабочых і служачых. Гэта сведчыць аб тым, што мастацтва ва ўсіх асінх валах стала неадрыўнай часткай быту працоўных нашай рэ-спублікі. Выраслі новыя самадзейныя калектывы, выявіліся новыя таленты, з'явілася жаданне і неабходнасць пе-ратрыці ад прымітыўных форм сама-дзейнасці да шырокага авалодавання ве-дамі і тэхнікай сучаснага мастацтва. Калектывы і асобныя выканаўцы, якія ўжо авалодалі больш-менш простымі ве-дамі мастацтва, прабуюць і не без по-спеху авалодаць складанай класічнай «фалычнай» Дом народнай творчасці павінен канітраваць і сістэматычна да-памагаць гэтым калектывам у іх вялі-кай рабоце.

Г. ТАРАН.

Г



Да 40-годдзя МХАТ

Н. П. ХМЕЛЕЎ

Народны артыст Сюза ССР, ордэнамоца.

РАБОТА НАД ВОБРАЗАМ

Тэхніка актэраў МХАТ'а дазваляе без цяжкасці прыколіць-небудзь прыгодным драматычным матэрыяле «стварыць характар» і «даць вобраз».

У кожнай пэсе я звычайна стараюся знайсці выдучы таны. Я мыслена абрамаю сюжэт ва ўласныя шчырыя ўражыванні вобразаў адзінца, прывычкі, твар. Тым самым радуюся ў ролі, паступова пераўвасабаваюся ў яго.

У пошуках самага істотнага я паступова адкідаю дэталі, змяняю першапачатковы замысел.

Я ўспамінаю сваю работу над роллю князя ў «Дядюшкіным сне» Да-стаўскага. Я ролі і пэса называюць чыжы для выкавання. У вобразе князя Даўстаўска нараджаюцца не чалавек, а бутэля чалавек.

Сходы, гутаркі і вечары, прысвечаныя юбілею ленінскага комсамола

Набліжаецца слаўная дата ў жыцці савецкай моладзі — XX-годдзе ленінска-сталінскага комсамола.

Матапрабег Менск—Масква

Учора на пляжу Волі ў Менску быў адбыты старт ваеннававаму матапрабегу ў працягу 1000 кіламетраў.

Маскоўскі кукальны тэатр у Менску

Па запрашэнню Дзяржаўнай філіялі БССР у Менск прыехалі на гастролі Маскоўскі тэатр марыянетак.

Шофер-забойца

Шофер менскай канторы Рагочаўскага ўрадавага ўпраўлення выклікаў на працягу года шэраг аварыяў.

Суд

Шофер-забойца Шофер менскай канторы Рагочаўскага ўрадавага ўпраўлення выклікаў на працягу года шэраг аварыяў.



На першым месцава абышоўся актэр аддзялення самалётнага мастацтва на здымку: група удзельнікаў ампіінады-вагасінаў калгаса «XXI-годдзе Кастрычніка».

Перадсвяточныя кірмашы

МАГІЛЕЎ 3 28 кастрычніка па 6 лістапада на калгасных рынках Магілёва і Бабуўскага абудуцца мікраіншыя кірмашы.

Мэнагалу ўнівермаг да кастрычніцкіх свят

Для мужчынскага і дамскага туалета, для галаўных уборы, для гаспадарчых тавараў.

Музыка і пасудны адзел

Гармонікі розныя, баяны, шчыповыя інструменты, партэоны і грамплацінкі.

Радыё і фотатэатр

Радыёпрыёмнікі, радыёлы, рэпрадуктары, розныя радыёапараты і ўсе для фотатэатра.

Электратавары і папяровы адзел

Электрычныя пліткі, ушопкі, электралампіны, абажуркі.

Мэбля і гаспадарчыя тавары

Пачоткі для падматаных палкі для шчотак, кашалкі для бялізны і пэста і вялікі выбар гаспадарчых тавараў хатняга ўжытку.

У мэблевым адзеле ёсць у вялікім выбары розныя вагетныя рамы, казры, падушкі, стульці, вуфеты і іншыя тавары.

Падрыхтоўка да XXI гадавіны Кастрычніка

Масавыя абаронныя мерапрыемствы

У гарадах і раёнах БССР шырока разгарнулася падрыхтоўка да святкавання XXI гадавіны Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі.

У калгасе «Парыжская комуна», Шацілаўскага сельсавета, арганізаван гурток варашылаўскіх конікаў.

Свята ў чырвонаармейцаў

Байцы, камандзіры і палітработнікі Н-скай часткі актыўна рыхтуюцца да святкавання XXI гадавіны Кастрычніцкай рэвалюцыі.

Клуб чыгуначнікаў да святкавання

Менскі клуб чыгуначнікаў імя Леніна разгарнуў падрыхтоўку да сустрэчы XXI гадавіны Вялікай Кастрычніцкай рэвалюцыі.

Новы станок

Комсамолаты і несаюзная моладзь менскага станкабудавнічага заводу імя Вяршылава ў падарункавы мадэры-радыё да XX-годдзя ленінска-сталінскага комсамола датарэмнага сабралі радыяльна-свідравальны станок «РС-3».

Суд

Шофер-забойца Шофер менскай канторы Рагочаўскага ўрадавага ўпраўлення выклікаў на працягу года шэраг аварыяў.

Суд

Шофер-забойца Шофер менскай канторы Рагочаўскага ўрадавага ўпраўлення выклікаў на працягу года шэраг аварыяў.

Суд

Шофер-забойца Шофер менскай канторы Рагочаўскага ўрадавага ўпраўлення выклікаў на працягу года шэраг аварыяў.

Суд

Шофер-забойца Шофер менскай канторы Рагочаўскага ўрадавага ўпраўлення выклікаў на працягу года шэраг аварыяў.

Суд

Шофер-забойца Шофер менскай канторы Рагочаўскага ўрадавага ўпраўлення выклікаў на працягу года шэраг аварыяў.

БЕЛДЗЯРЖДРАМАТЭАТ 26 кастрычніка СКУЛОЙ Аб'ёмнае № 6. ПАЧАТАК ў 7 гадз. 30 мін. веч. КАСА АДКРЫТА ў 8 г. для да 8 г. 30 м. вечара ВЕПЕРАПЫННА.

БЕЛДЗЯРЖДРАМАТЭАТ ОПЕРЫ І БАЛЕТА (памяці Дзяржаўнага тэатра БССР) 26 кастрычніка ТОСКА Аб'ёмнае № 5. Пачатак ў 8 гадзін веч.

Кінотэатр «Чырвоныя зоры» ГАВЧЫ Кінотэатр «Інтэрнацыяналь» Каларныя фільмы «ЦВЕТУЧАЯ МОЛОДОСТЬ» Кінотэатр «Спартак» ПЕСНЯ АБ ШЧАСЦЦ

Дзіцячы кінотэатр ЛЕНІН У КАСТРЫЧНІКУ Кінотэатр «Навіны дзю» 1. Журнал Маскоўскай студыі кінофільмаў № 4 2. ЧТЗ ім. СТАЛІНА (ніпонарыс) 3. ЛЮДЗІ МОРА (гукавы фільм) у 1 ч.)

ДА УВАГІ АРГАНІЗАЦЫЯ КЛУБА «КАЛГАСА» СОУГАСА. МТО. ШКОЛ І ШЫРОКАГА СПАЖЫВЦА ДА НАДЫХОДЗЯЧЫХ КАСТРЫЧНІЦКІХ СВЯТ ва ўсіх РАЙКУЛЬТМАГАХ СПАЖЫВЦА ПЕРАЦЫ І ЁСЦЬ ВЯЛІКІ ВЫБАР

КНИГИ (соезкі і мастацка-літаратурна, класіфі, гісторыя, географія, тэхніка, медыцына, мастацтва і інш.) І ЦЯЛЫЯ БІБЛІЯТЭКІ КУПЛЯЮЦЬ ЗА НАЙЛУПЫЯ РАЗЛІК

ЗГОДНА ПАСТАНОВЫ СНК БССР І БЕЛКАПРОМСОВЕТА ад 1 кастрычніка 1938 г. БЕЛТОРФПРОМСАЮЗ в 15 кастрычніка 1938 г. РЭАРГАНІЗУЕЦА ў абласныя торфкерампромсаюзы

МЕНГАЛОУНІВЕРМАГ (Совецкая, 49) ДА КАСТРЫЧНІЦКІХ СВЯТ атрыман вялікі асартымент тавараў

ЛІТАРАТУРЫ, ПРЫСВЕЧАНАЯ XXI ГАДАВІНЕ КАСТРЫЧНІЦКАЯ РЭВАЛЮЦЫІ І XX-ГОДДЗЮ ВЛКСМ ПАЛІТЫЧНА-МАСАВАЯ І МАСТАЦКАЯ ЛІТАРАТУРА. ПАРТРЭТЫ ПРАВАДЫРОФ У РАМАХ НА ПАЛАТНЕ І ІНШ.

Выдавецтва «Звязда» патрэбны істапнікі і чорнарабочыя. Звяртацца: Совецкая, 49, другі паверх, пакой № 1.

БЕЛАРУСКАЯ КАНТОРЫ «ГАЛОУТАБАН» патрэбен ШОФЕР Звяртацца: пляц Волі, 4.

У АДДЕЛ АБ'ЯУ ЗВАНІЦЕ ПА ТЭЛЕФОНУ № 25—384

СЕННЯ, 26 кастрычніка, у 7 гадзін вечара, у зале пасаджэнняў горсавета (вул. Карла Маркса, 13, другі паверх, пакой 32) ПРЭЗІДЫУМ МЕНСКАГА ГОРСОВЕТА склікае НАРАДУ

Каленны радыёстанцыі РВ-10 выназвае спачуванне работніку радыёстанцыі ШАБУНЯ Іосіфу Антонавічу з поваду пасціжыга яго гора — смерці БАЦЬКІ.